

ДУА «Рубяжэвіцкая СШ»

Графік работы аб'яднанняў па інтарэсах

На 1-е паўгоддзе 2018/2019 навучальнага года

Час працяжэння	Назва аб'яднання	Класы	Адказны	Дні працяжэння
09.00-11.00	Спадчына	7,11	Сабалеўская Р.І.	Субота
12.00-14.00	Бісер	6,8,9,10	Дубінец Р.Т.	Субота
14.00-16.00	Шанс	8,9,10	Дубінец Р.Т.	Субота
13.45-15.25	Тэатральны – Жывыя лялькі	6	Дубінец Р.Т.	Панядзелак
14.00-16.00	Асновы праваслаўнай культуры	5,6,7	Куранкоў М.Ю.	Субота

**Графік работы аб'яднанняў па інтарэсах ЦТДіМ на 1-е паўгоддзе
2018/2019 навучальнага года**

Час працяжэння	Назва аб'яднання	Класы	Адказны	Дні працяжэння
10.00-11.00 14.40-15.25 13.45-14.30	Разьба па дрэве	6,9,10	Мулёў М.А.	Субота Панядзелак Пятніца
13.45-15.20	Арыгамі	2,3,4,6	Кавалеўская В.К.	Пятніца
13.55-14.40 13.45-14.30 13.45-14.30	Тэатральны	2	Дубінец Р.Т.	Аўторак Серада Чацвер
13.45-14.30 13.45-14.30 13.45-14.30 10.00-11.40	Творчая майстэрня	1-4	Лукашэвіч А.А.	Панядзелак Серада Чацвер Субота
15.00-15.45 9.00-9.45	Юныя Інспектары Дарожнага движения	4,5,6,7,8,9	Лукашэвіч А.А.	Чацвер Субота

**Графік работы заняткаў школы мастацтваў (Шашкі) на 1-е
паўгоддзе 2018/2019 навучальнага года**

Час працяжэння	Назва аб'яднання	Класы	Адказны	Дні працяжэння
14.50-15.35 13.45-14.30	Жывапіс	2,3,4,5,6	Шутілаў В.А.	Аўторак Чацвер
15.30-20.30	Фартэпіяна	6,8,9,10	Дубінец Р.Т.	Панядзелак Серада